

# Адукция и Выкаванье

D  
D

ISSN 0203-2031

5 '94



# Мадэль нацыянальнага гуманітарнага ліцэя

*М. А. Гусакоўскі,  
кандыдат філософскіх  
наук, старшыня ЧНДК  
“Нацыянальная школа  
Беларусі”,*

*Л. П. Барышчэўскі,  
кандыдат філалагічных  
наук, нам. дырэктара  
БГАКЦ па  
навучальна-метадычнай  
працы,*

*В. Р. Вячорка,  
метадыст, выкладчык  
БГАКЦ,*

*У. Г. Колас,*

*дырэктар БГАКЦ,*

*А. А. Палоннікаў,  
ст. навуковы супрацоўнік  
НІА*

---

Сёня становіца зразумелым, што без стварэння сістэмы нацыянальнай адукцыі нельга ўяўіць дзяржаўную незалежнасць краіны, яе адпаведнае месца ў сусветным супольніцтве. Якой быць нацыянальна арыентаванай адукцыі? Якім чынам яна павінна ажыццяўляцца ў сёняшній дынамічнай сітуацыі, каб не павялічыць разбуральныя тэндэнцыі і захаваць усё карыснае, што ёсць у спадчыне нашага грамадства? На гэтыя пытанні спрабуюць адказаць аўтары артыкула.

Сваё меркаванне яны пропануюць у выглядзе мадэлі нацыянальнага гуманітарнага ліцэя, якая была распрацавана лабаратарыяй сацыяльна-педагагічнага праскіравання ЧНДК “Нацыянальная школа Беларусі” ў складзе аўтараў гэтага тэксту.

Мадэль — гэта не тое, што існуе сёння ў ліцэі, гэта не абагульненне ўжо здзейсненай практикі. Хутчэй за ўсё — гэта сістэма каштоўнасцяў\* і мэтаў, якія накіроўваюць дзеянасць педагогічнай суполкі ліцэя, і тыя прынцыпы, якія могуць быць пакладзены ў падмурак айчыннай адукцыі.

Паколькі намаганні аўтарскага колектыву выходзяць за межы той адукцыйнай адзінкі, дзе яны з'явіліся, і закранаюць інтэрэсы многіх нацыянальна свядомых грамадзян і ўстаноў, мы запрашаем да размовы настаўнікаў і навучэнцаў, бацькоў і кіруючых асоб, словам, усіх тых, каму не абыякавая будучыня нашых дзяцей і нашай Бацькаўшчыны.

Нацыянальны ліцэй Рэспублікі Беларусь уяўляе элітарную навучальную ўстанову сістэмы сярэдняй адукцыі. Элітарны статус (ад фр. elite — адборны, які нараджае эліту) азначае не толькі выдатны ўзровень у іерархіі навучальных установ краіны, але і асаблівую якасць, месца і місію гэтага інстытута ў сацыякультурнай сітуацыі рэгіёна. Элітарнасць ліцэя знаходзіць сваё выяўленне ў дэклараваных і рэалізаваных мэтах і задачах, у змесце адукцыі, у структуры і арганізацыі жыцця вучняў і настаўнікаў.

Праводнаю ідэяй, сістэмаўтваральнай асновай функцыяновання і развіцця навучальнай установы выступае ідэя нацыянальна-культурнага Адраджэння. Адукацыя з'яўляецца найважнейшым механізмам забеспячэння перспектывы Бацькаўшчыны, тым пунктам, дзе могуць быць аўтаданыя намаганні ўсіх нацыянальна свядомых грамадзян.

Між тым сённяшняя сярэдняя школа сама апнулася на скрыжаванні. Наперадзе ў яе нялёгкі шлях перабудовы ў нацыянальна арыентаваную сістэму навучання. Узору ја сучаснай беларускай нацыянальнай адукцыі мы не маем. Адсюль вынікае неабходнасць стварэння эксперыментальных пляцовак, дзе праектуецца, узгадоўваецца і адкуль распаўсюджваюцца ідэалогія і практика нацыянальнай школы. Тым самым нацыянальны ліцэй адначасова выступае і як навучальная ўстанова, і як навукова-метадычны цэнтр распрацоўкі інавацыйнага вопыту. Трансляцыя новай ідэалогіі ажыццяўляецца перш за ўсё праз сетку ліцэяў (філіяў) Беларускага гуманітарнага адукцыйна-культурнага цэнтра ў іншых гарадах Беларусі, з якімі адбываецца творчае ўзаемадзеянне, абмен праграмамі, выкладчыкамі, праводзяцца агульныя мерапрыемствы, дзе наладжваюцца нефармальныя контакты паміж вучнямі.

Галоўная мэта адукцыйна-выхаваўчага працэсу ў ліцэі — падрыхтоўка інтэлектуальна-духоўнай эліты беларускага грамадства, здольнай яднаць вакол сябе суайчыннікаў. Гэта вызначае гуманітарны накірунак навучальнай установы і арыентацыю яе выпускнікоў перш за ўсё на



Дырэктар Беларускага гуманітарнага ліцэя У. Г. Колас з вучнямі.  
Фота М. Мінковіча.

такія прафесіі, як педагог, дыпламат, навуковец, пісьменнік, рэжысёр, журналіст, мастак, святар, юрист і інш.

Можна вылучыць тры перыяды (кругабегі) у развіцці Нацыянальнага ліцэя ў адпаведнасці з двума крытэрыямі: формай арганізацыі жыцця навучальнай установы і ступенню “адчужанасці” ліцэйскага арганізму ад навакольнага асяроддзя.

У першы перыяд навучальная ўстанова існуе ў форме нядзельнага або вечаровага ліцэя.

На гэтым этапе выпрацоўваецца вобраз ліцэя ў грамадскай свядомасці, ствараюцца і апрабоўваюцца арыгінальныя праграмы, падбіраюцца кадры, забяспечваецца пачатковая матэрыяльна-тэхнічная база.

Дзякуючы нядзельнай форме, у якой напачатку працуе ліцэй, узникіае свабодная ад адмоўных стэрэатыпаў і фобіяў атмасфера, закладваюцца першыя традыцыі, сярод якіх — пастаянная ўсеагульная беларускамоўнасць у сценах ліцэя як унутраная патрэбнасць кожнага. У гэты перыяд жыцця нацыянальнага ліцэя непазбежна яго значнае адчужэнне ад сістэмы адукцыі краіны ў цэлым. У свядомасці ініцыятараў дамінуюць эмаксыянальныя кампаненты захо-пленасці, радыкалізму, а часам і максімалізму.

Ліцэй “даспявае” да пераўтварэння ў дзеючы стацыянар, калі сформавалася ягоная атмасфера, суполка педагогаў, аўтаданых пачуццём

\* Захоўваюцца стыль і арфаграфія арыгінала.

нацыянальна-адраджэнчага місіянерства, калі вакол лі-цэйскай ідэі згрупаваліся гатовыя пакінуць сваю ранейшую школу дзеци, здольныя стаць законатворцамі каштоўнасцяў і традыцыяў для навучэнцаў, якія прыходзяць ім на змену.

На другім кругабегу адбываеца ідэалагічнае стаўленне нацыянальна зарыентаванай адукацыі, умацоўваюцца яе матэрыяльна-тэхнічныя ўмовы. Галоўная супяречнасць на пачатку другога перыяду палягае на сутыкненні пераўтаральнага ім-кнення педагогаў і навучэнцаў да абнаўлення са старымі, атрыманымі ў спадчыну ад савецкага ладу жыцця способамі мыслення і дзейнасці, якія пачынаюць рэальна аднаўляцца ў практицы ліцэя, разбураючы зыходную матывацыю ўдзельнікаў і пачатковую эмасційную згуртаванасць людзей, аб'яднаных ідэй ліцэя-суполкі.

Адначасова змяняеца сацыяльная сітуацыя вакол Нацыянальнага ліцэя, звязаная з пераходам большасці школ краіны на беларускую мову навучання. Альтэрнатыўнасць, што мае сваім зместам і формаю выразу беларускамоўнасць, патрабуе ідэалагічнага і педагогічнага дадатку, хаця адметнасць ліцэя яшчэ працяглы час будзе вызначацца нефармальнай, штодзённай, творчай беларускамоўнасцю яго педагогаў, супрацоўнікаў і навучэнцаў. Узнікае неабходнасць даасэнсавання мэтаў і задач існавання навучальнай установы.

Паколькі асноўная мэта Беларускага гуманітарнага ліцэя — падрыхтоўка духоўных лідэраў нацыянальна-культурнага Адраджэння — не можа быць пастаўлена яшчэ як практичная, мэту гэтага этапа можна сформуляваць як стварэнне эксперыментальнай пляцоў-кі для выпрацоўкі новых педагогічных тэхналогіяў, падрыхтоўкі адпаведнага корпуса навучальных тэкстаў, складання адэкатных мэтам нацыянальнай адукацыі вучэбных планаў. Менавіта новы змест адукацыі робіцца цяпер асновай альтэрнатыўнасці.

На гэтым кругабегу ажыццяўляеца дэстэрэатыпізацыя педагогічнай свядомасці, фармуюцца інавацыйная матывацыя і адпаведныя шаблоны паводзін настаўнікаў.

У трэці перыяд жыцця ліцэй набывае сталасць як вядучая структура нацыянальнай адукацыі Беларусі. Галоўнай яго функцыяй становіцца кіраванне працэсам нацыянальнага навучання і выхавання ў краіне праз тыражаванне асабістага досведу, экспертызу і падтрымку гуманітарных ініцыятываў на месцах, падрыхтоўку кадраў для новых структур. Як вынік гэтага кругабегу можа разглядацца ператварэнне ідэалогіі нацыянальнай адукацыі ў пануючу. Агульную тэндэнцыю можна акрэсліць як памяншэнне адчужанасці ад навакольнага грамадскага асяроддзя, сацыяльнае і культурнае прыніцце новай ідэалогіі і практикі.

Механізмам пераходу навучальнай установы да кожнага наступнага

кроку развіцця з'яўляеца ўсеагульны плебісцыт яго членаў — навучэнцаў, педагогаў, кіраўнікоў.

Мэты развіцця ліцэя нельга разглядаць як уласна педагогічныя. Яны, хутчэй, характарызуюць умовы, у якіх адбываеца выпрацоўка і фармуляванне мэтаў у статусе педагогічных. Педагічная мэта канкрэтна накіроўвае дзейнасць настаўніка і выхавальніка на раз-віцё асобы ліцэіста. Развіццё асобы разглядаеца не ў агульна-тэарэтычным сэнсе, а як паступовае фармаванне здольнасці навучэнца да нацыянальна-культурнага самавызначэння. Ягоная місія патрабуе ўмэння адэкатна, ацэньваць сітуацыю, самастойна здзяйсняць выбар, прымаць рашэнні і несці за іх адказнасць, фармаваць ідэі і выпрацоўваць уласную жыццёвую пазіцыю, працаўаць у "камандзе" і індывидуальна, валодаць тэхнолагіямі разумовай працы, метадамі ўплыву на асяроддзе, падпрацоўваць свае намаганні клопатам аб патрэбах усяго грамадства.

Падстава бесперапыннасці адукацыі — яе пераемнасць ад ніжэйшых ступеняў да вышэйшых як зместам, гэтак і формай.

Пэўная адасобленасць ліцэя ад усіх сістэм адукацыі, пакуль што перадусім дзяржаўнай, з цягам часу будзе змяняцца аж да поўнай інтэграцыі ліцэя з сістэмай адукацыі як папярэдніх ступеняў, гэтак і наступных. Непасрэдная пераемнасць найлепш магла бы забяспечвацца стварэннем суцэльнага адукацыйнага ланцужка: "уніз" — гімназіі пры ліцэі, а "ўгару" — надбудаваннем некалькіх ступеняў вышэйшай адукацыі адпаведнага профілю. Першая ступень — бакалаўрэт — давала бы агульнагуманітарную беларусазнаўчую падрыхтоўку і дапасавала бы такі навучальны комплекс да прынятай у свеце адукацыйнай градацыі.

Пераемнасць забяспечваецца перадусім праз змест адукацыі. У "галаўным" Беларускім гуманітарным ліцэі ў Менску ўласна ліцэйным III і IV курсам (якія адпавядаюць X і XI класам агульнаадукацыйнай школы) папярэднічаюць т.зв. падрыхтоўчыя перадліцэйныя I і II курсы, адпаведныя VIII і IX класам. Пры захаванні ў змесце адукацыі на падрыхтоўчым узроўні агульнашкольнага кампаненту, што дазваляе жадающим або няўдаліцам без проблем вярнуцца ў звычайную агульнаадукацыйную школу, тут з'яўляеца ўласна ліцэйны кампанент: гэта і асобыяя предметы, і аўтарскія праграмы да агульнашкольных дысцыплін гуманітарнага профілю, і магчымасць паглыбленай спецыялізацыі па абранным накірунку.

Дысцыпліны ўласна ліцэйнага курсу цяпер часткова супадаюць з некоторымі дысцыплінамі ВНУ гуманітарнага профілю не толькі называю, але і зместам. Гэта, вядома, забяспечвае канкрэтнаму ліцэісту магчымасць плаўнага пераходу да засваення большых, "універсітэцкіх", аб'ёмаў інфармацыі на першым курсе вышэйшай школы і дае дадатковы шанец стаць там лідэрам. Але, з другога боку, гэта стварае непримальныя інфармацыйныя перагрузкі для старэйшых ліцэістаў.

Таму належная ўвага мусіць аддаваца формам арганізацыі навучання. За чатыры гады цяперашняга навучання ў перадліцэйных і ўласна ліцэйных групах адбываецца пераход ад класна-ўрочнай да лекцыйна-семінарскай арганізацыі заняткаў. Неад'емная складовая частка навучальнага працэсу — індывідуальна-творчая, навуковая дзейнасць ліцэістаў. Усё гэта разам з конкурснасцю пераходу на вышэйшую ўзроўні навучання і стварае перадумовы інтэграцыі з вышэйшай адукаций.

Якасці асобы, якія з'яўляюцца прадметам клопату педагога, якія павінен развіць ліцэй і за якія ён нясе адказнасць, наступныя: рэфлексія, разуменне, мысленне, дыялог. Педагогіка ў гэтым разе не можа быць толькі дзейнасцю дзеля трансляцыі ведаў. Галоўнай яе рысай становіща стварэнне ўмоў, каб падлетак знайшоў сваё месца ў культурна-гістарычнай прасторы Беларусі ў працэсе сэнсажыццёвага самавызначэння.

Разам з тым цалкам зразумела, што самавызначэнне індывіда адбываецца не толькі ў сценах навучальнай установы, але і ў сям'і, групах нефармальных зносін, сам-насам. Такім чынам, нацыянальна-культурная ідэнтыфікацыя (самавызначэнне) — справа як ліцэя, так і індывіда, які самавызначаецца. Задача навучальнай установы — забяспечыць вучня сістэмай здольнасцяў, якія дазваляюць яму здзейсніць акт нацыянальна-культурнай ідэнтыфікацыі. Разам з тым, паколькі выпрацаўваць адпаведныя здольнасці па-за працэсам рэальнага самавызначэння не ўяўляецца магчымым, на ліцэй кладзецца адказнасць за стварэнне сітуацыі самавызначэння як прынцыповая умова ўзнікнення неабходных здольнасцяў. Педагогіка, якая стварае ўмовы нацыянальна-культурнага самавызначэння асобы ліцэіста, мае назну педагогікі асяроддзя.

Асаблівасцю выпускнікоў сучаснай постсавецкай школы з'яўляецца не толькі іх прынцыповая нацыянальная маргінальнасць, але і адсутніцтва сучаснага мыслення — некласічнай рэзональнасці. Больш таго, часта аказваецца нявырашанай задача пачатковай школы — фармаванне суб'екта навучальнай дзейнасці. У выніку кола педагогічных задачаў ліцэя дапаўняецца групай мэтаў, прызначаных перадолець негатыўныя вынікі традыцыйнай адукациі.

Такім чынам, зместам адукациі ў ліцэі становіца арганізацыя такой дзейнасці навучэнцаў, у выніку якой будзе адбывацца іх нацыянальна-культурная ідэнтыфікацыя, а таксама авалоданне сучаснымі спосабамі мыслення і дзейнасці.

Наогул, змест адукациі ў нацыянальным ліцэі арганізуецца вакол паніцця "культура". Культура — гэта тое, што задае форму прадметнасці ў рэчаіннасці, дзе ствараецца наш досвед, што надае сэнс жыццядзейнасці чалавека.

Папершаснае афармленне інфармацыі можа называцца рацыя-

налізацыяй. У گрунце гэтай дзейнасці — рэфлексія сэнсаў, азначэнне, упараткованне знакаў у культурна-семіятычнай прасторы.

Таму вядучую дзейнасць у працэсе нацыянальна-культурнага самавызначэння навучэнца можна ўяўвіць у выглядзе паслядоўна разгорнутых вучэбных дзеянняў ліцэіста дзеля ідэнтыфікацыі культурнага сэнсу прадмета ці з'явы. З гэтай мэтай выбудоўваецца наступная іх чарговасць: а) разуменне; б) фармаванне першаснага вобраза культурнага прадмета; в) выяўленне яго сэнсу ў мове і знаках роднай культурнай традыцыі праз шматпланавую інтэрпрэтацыю; г) фармаванне (рацыяналізацыя) асабістага стаўлення (пазіцыі) да прадмета на мове нацыянальнай культуры. Адпаведна, усе названыя крокі ліцэіста павінны быць педагогічна забяспечанымі. Узгадоўванне структуры здольнасцяў да нацыякультурнай ідэнтыфікацыі, іх узгадненне ў межах пабудовы навучэнцамі праграм асабістай жыццядзейнасці і складае сапраўды педагогічную мэту навучальна-выхаваўчага працэсу ў ліцэі. Арганізацыя педагогам умоваў для ідэнтыфікацыі ліцэістам роднай культуры дасягаецца праз:

рэалізацыю навучэнцам і настаўнікам беларусацэнтрычнай пазіцыі, калі пэўныя падзеі і працэсы разглядаюцца з гледзішча чалавека, які жыве тут, цяпер, уяўляеца пераемнікам і транслятарам традыцыі, апеллюванне да актуальных станаў тутэйшага чалавека;

пераважанне формаў самастойнай актыўнасці дзяяцей у мэтавызначэнні, рэалізацыі дзейнасці, яе аналізе і ацэнцы, фармульянні наступных мэтаў і задачаў;

працу з суб'ектыўным досведам дзіцяці, калі з самага пачатку мяркуеца, што вучань дасведчаны ў пэўных пытаннях, што ён мае жыццёвую неадрэфлектаваную ўяўленні; яны эксплікуюцца, пераафармляюцца ў групавой камунікацыі альбо ў дыялогу;

стварэнне педагогам сітуацыі субъекта на ўроку, увядзенне вучняў як у новую прастору жыццядзейнасці, так і ў спецыфічны стан навучальнай працы, актуалізацыя пазнаваўчай матывацыі;

безацэнчанская паводзіны настаўніка, дапусканне іншых, самастойных пунктаў погляду дзяяцей, іх самакаштоўнасці і рэалізацыі на ўроку — дыялагізм формаў навучальнай групавой працы.

Нацыякультурная ідэнтыфікацыя забяспечвае неадчужальны ад канкрэтна-гістарычнай сітуацыі характар жыццядзейнасці і быцця суб'екта. У выніку актаў ідэнтыфікацыі і самавызначэння ў зону асабістага перажывання ўваходзяць падзеі не толькі індывідуальнага жыцця, але і быцця этнасу, нацыі, краіны, культуры, усяго свету. Змест таго, што перажывае асока, спрыяе выпрацоўцы асабістых адносін і станаўленню ўнутранай цэласна-сэнсавай пазіцыі асобы, якая і выступае як вырашальная ўмова сацыякультурнага дзеяння. Паўторым яшчэ раз: станаўленне ўнутранай цэласна-сэнсавай пазіцыі асобы і ёсць вынік нацыякультурнага самавызначэння і ідэнтыфікацыі.

Увогуле, працэс нацыякультурнай ідэнтыфікацыі арганізуецца вакол

засваення мадэлі нацыянальнай ментальнасці, у якой выдзяляюцца таксама кампаненты: “міф мінуўшчыны”, “міф будучыні”, “міф парамдку”, “міф души”, “міф мовы” — якія атрымалі агульную назуву “міфаў ідэнтычнасці”.

Гэта азначае арганізацыю намаганняў навучэнцаў вакол рэканструкцыі ўласнай гісторыі, нацыянальнага характару і спосабу жыцця, прапагандавання будучыні свайго народа.

У залежнасці ад жаданняў ліцэйстаў і іх бацькоў у навучальнай установе ажыццяўляеца спецыялізацыя па наступных кірунках:

творчая (пераважная арыентацыя на творчае развіццё асобы і падрыхтоўка да дзейнасці ў сферы культуры, мас-медыя, мастацтва);

навуковая (падрыхтоўка асобы да дзейнасці ў сферы гуманітарнай науки);

дзелавая (арыентацыя на кірауніцкую дзейнасць у сферы палітыкі, права, прадпрымальніцтва і бізнесу).

Характар спецыялізацыі надае скіраванасць планаванню вучэбнага часу, распрацоўцы інтэграваных курсаў па няпрофільных дысцыплінах.

Незалежна ад спецыялізацыі цэнтральным момантам у навучальна-выхаваўчым працэсе застаецца нацыякультураная ідэнтыфікацыя ліцэйстаў. Яна ажыццяўляеца праз блок дысцыплін, якія вызначаюць месца беларускай культуры і нацыі ў кантэксце сусветнай цывілізацыі. Вядучая роля тут адводзіцца гісторыі думкі, а таксама курсам, здольным дапамагчы навучэнцам сістэматызаваць карціну свету.

З улікам спецыялізацыі дыферэнцујуцца і асноўныя методы навучання. У гуманітарным навучанні вядучай з'яўляеца герменеўтыка, у аснове якой — праца з неадаптаванымі тэкстамі і арыгінальнымі ўзорамі культуры. Прывродазнаўчанавуковае навучанне зарыентаванае на методы навукова-тэарэтичнага дыскурсу з элементамі даследавання і эксперыментавання ў ходзе навучальнага працэсу. Дзелавая спецыялізацыя абапіраецца на сістэмадумкадзейнасную метадалогію з агульным спосабам арганізацыі ведаў — постнекласічным тыпам рацыянальнасці. Прывяртэтнаю формаю навучання ў гэтай спецыялізацыі выступае гульня.

Структура арганізацыі жыцця ліцэя вызначаеца падзелам яго на дзве часткі: акадэмічную (абавязковую) і клубную (вольнаабранную). Першая цвёрда падпарадкованая ідэі педагогічнай мэтацгоднасці, абвездзеная рамкамі праграмаў і вучэбных планаў, другая — “царства свабоды” ліцэйстаў, месца іх творчай самарэалізацыі.

Вядучай формай арганізацыі акадэмічнага жыцця выступае ўрок, змест якога вызначаеца структурай праграмы і актуальнымі задачамі развіцця базавых здольнасцяў асобы, а таксама накіраванасцю адпаведнай спецыялізацыі. Пры неабходнасці вучэбны час можа быць скарочаны або павялічаны настаўнікам згодна з яго мэтавай задумай, але арыентацыя на агульнапрынятую нарматывы захоўваеца. Разам з тым змяненіе асобы мэтаўная функцыя ўрока. Устаноўка на засваенне навучэн-

цамі пэўных ведаў, уменняў і навыкаў змяненіе на пераважнае авалоданне способамі атрымання ведаў, узорамі мыслення і дзейнасці, развіцця творчага патэнцыялу ліцэйста. У адпаведнасці з гэтым фармульюцца вучэбныя праграмы і планы, якія ўяўляюць цяпер не “үсечаны” курс вышэйшай навучальнай установы, а спецыяльна, у адпаведна з задачамі развівання, падабраны вучэбны матэрыял. Веды цяпер не мэта, а сродак развіцця асобы навучэнца.

Ліцэй засвойвае ўзоры думкадзейнасці, пры дапамозе якіх магчыма пазнаць невядомае, выявіць сутнасць з'явы, стварыць нешта прынцыпова новае. Гэты спосаб, на жаль, нельга перадаць у гатовым выглядзе, як табліцу множання. Засваенне адбываеца ў працэсе вырашэння чалавекам важнай для яго праблемы і абавязкова разам з іншымі людзьмі.

Месца педагога ў сацыяльнай інфраструктуры ліцэя-акадэміі зменлівае, яно вызначаеца характеристамі руху (самаруху) навучэнца. Агульны прынцып, што працуе тут, атрымаў у пісіхалагічна-педагагічнай літаратуры дэфініцыю “сумесна-падзеленай дзейнасці”. Настаўнік дзейнічае разам з вучнем да таго моманту, пакуль той не адчуе: “далей магу сам!” З гэтага моманту пачынаеца падзел: вучань дзейнічае самастойна, настаўнік выступае як памочнік (дарадца), але толькі датуль, пакуль перад імі зноў не паўстане агульная нявырашаная задача. Паколькі каштоўным лічыцца фармаванне кожным вучнем уласнай карціны свету, пазіцыя дзіцяці ў працэсе вучэбнай работы можа грунтоўна адрознівацца ад пазіцыі педагога. Адсутнасць у навучэнца ўласнага пункту погляду — сведчанне педагогічнай непаспяховасці.

— Педагагічная нагрузкa другой паловы дня — школы-клуба абу-моўлена перш за ўсё задачамі грамадзянскага выхавання і творчай са-марэалізацыі ліцэйста. Свабоднае асацыяванне, паводле розных інтарэсаў і ініцыятываў, складае асноўную форму існавання клуба. Сетка клубных формаў, з аднаго боку, спрыяе развіццю творчых інтарэсаў дзіцяцей, адкрывае перед імі самыя шырокія магчымасці калектыўнага і індывідуальнага самавыяўлення і самаудасканалення, узмацнення канструктыўнай ініцыятыўнай аўтарскай пазіцыі, ліцэрскіх якасцяў. З другога боку, шмат якія клубныя аб'яднанні спецыфічным чынам працягваюць школьнага заняткі і могуць пры неабходнасці ўвайсці ў асноўны расклад (магчымы і адваротны пераход). Клубныя формы рэалізујуцца як у жанровым варыянце (тэлестудыя), так і ў інтэгральным (пасвяченне ў ліцэйсты). У ліцэі працуеца творчыя і навуковыя суполкі. Ва ўсіх клубных занятках перавага аддаецца творчай, а не рэпрадуктыўнай дзейнасці. Відавочная карысць ад удзелу ліцэйстаў у творчых лабараторыях — такіх, як тэлестудыя, перыядычнае выданне, гурткі мастацкага профілю. Выдавецтва, бібліятэка цэнтра з'яўляюцца навукова-метадычным асяроддзем, дзе навучэнцы атрымліваюць першыя навыкі самастойнай работы. У перспектыве магчымае стварэнне на базе бібліятэкі кампьютернага банка інформацыі і пераўтварэнне яе ў інформацыйны цэнтр, уключаны ў міжнародную сетку. Заняткі ва ўсіх

аб'яднаннях адкрытыя для назірання і далучэння, аднак сістэматычны ўзел у іх звязваецца з пэўнымі абавязкамі і адказнасцю. Форму кіравання кожнае аб'яднанне вызначае сама для сябе. Каардынуе дзеяннасць клубаў Рада ліцэя.

Ліцэй-клуб — прастора рэалізацыі ідэі вучнёўскага самакіравання. Тут фармуюцца ініцыятывы навучэнцаў, месцам дзеяння якіх робіцца бліжэйшы і далёкі сацыякультурны арэал. Рэалізацыя пасяянарасці носьбітаў нацыянальнай ідэі адбываецца праз выйсце з разнастайнымі акцыямі па-за сцены ліцэя. Гэта ўзгадоўвае неабходныя лідэрскія якасці, здольнасць пластычна ўпłyваць на незадўгіе прыхільнае асяроддзе, спрыяе пераадоленню бар'еру паміж беларускамоўным ліцэем і наваколлем. Сярод акцыяў — вучнёўская навуковая канферэнцыя, творчыя конкурсы, супольныя вандроўкі, ладжанне нацыянальных і народных святаў, публічных вечарынаў.

Месца педагога ў сацыяльной інфаструктуры клуба — пазіцыя старэшага сябры, пры неабходнасці кансультанта. Кіраўніцкі прынцып выступае як забарона на праяўленне адкрытай педагогічнай пазіцыі.

Адметная рыса педагогічнага ўздзеяння ў нацыянальным ліцэі — стварэнне інтэлектуальна-духоўнага асяроддзя. Механізм яго пабудовы выступаюць два фактары: знакава-сімвалічнае наваколле (беларускамоўнасць, элементы беларускай этнагісторычнай сімволікі ў дэкоры, традыцыі жыцця навучальнай установы: пасвячэнне ў ліцэісты, штодзённы рытуал пачатку ліцэйскага дня, святкаванне нацыянальных святаў і інш.) і панаванне ў прасторы ліцэя каштоўнасці ідэяў. Педагогічная ўвага распаўсюджваецца не толькі на іх існаванне, але і на сам працэс распрацоўкі ідэяў. Формай выпрацоўкі духоўных каштоўнасцяў выступае дыялагічнае сумоўе, якое складаецца з абмену ідэямі, поглядамі, перажываннямі, асабовымі сэнсамі — інакш кажучы, "унутранымі светамі".

Важна адзначыць, што пры арганізацыі інтэлектуальна-духоўнай атмасфери ліцэя адбываецца пераакцэнтаванне педагогічнай увагі з акцыі на яе абмеркаванне ў групе. Сітуацыя дыскусіі, сумеснага разумення стварае настрой інтэлектуальна-духоўнай напружанасці, асяроддзя нярэчавага існавання.

Кіраванне нацыянальным гуманітарным ліцэем будуецца на нетрадыцыйнай трактоўцы зместу паняцця "кіраванне". Традыцыйнае разуменне засноўваецца на падзеле метасістэмы на кіравальнную і кіраваную часткі, злучаныя паміж сабой дачыненнямі прамой і адваротнай сувязі (кібернетычнае мадэль). Кіравальнай сістэме належыць функцыя мэтавызначэння, выпрацоўкі рашэння і кантролю, а таксама ацэнка выканання. Ідзалаам такога зразуметага кіравання з'яўляецца вычарпальная інфармаванасць кіраўніцтва аб стане ўсіх элементаў выкананія.

У нашай трактоўцы кіравальная сістэма ўключана ва ўнутраную структуру кіраванай у якасці яе складальніка. Функцыі, якія раней на-

лежалі выключна кіравальнай інстанцыі, цяпер распаўсюджваюцца на ўсю суполку. Мэты, выбар кірункаў і нормаў дзеяннасці цяпер калегіяльная прэрагатыва. Механізмам выпрацоўкі рашэння, мэтавызначэння, дэлегавання паўнамоцтваў з'яўляюцца думкадзейнасная гульня і агульны збор супрацоўнікаў і ліцэістаў.

Апісаная мадэль кіравання рэалізуецца ў сферы ліцэя-клуба і ў прасторы выпрацоўкі педагогамі і навучэнцамі стратэгічных ідэалагічных мэтаў. Тут няма падзелу на навучэнцаў і настаўнікаў.

Аднак і цяпер карціна кіравання выглядае няпоўна, бо мае патрэбу ў суарганізацыі і ўзгадненні дачыненняў педагогічнага калектыву, адміністрацыі ліцэя і вучнёўскай супольнасці. Тут рэалізуецца трэцяя мадэль кіравання, якая складаецца з вылучанай кіравальнай сістэмы, што ахоплівае кіраваную. Гэта азначае, што адміністрацыйная структура за кошт выпрацоўкі ведаў, а значыць, за кошт разумення, рэфлексіі і мыслення ахоплівае і асімілюе кіраваныя дзеяннасці. Перш за ёсё кіраўніцкая рэфлексія адміністрацыі "паглынае" дзеяннасці педагогаў, а тыя ў свою чаргу рэфлексіі надбudoўваюцца над актыўнасцю навучэнцаў. Такім чынам, дзеяннасць надбudoўваецца над дзеяннасцю. У выніку прызнаецца, што ў "ніжній" сістэме прысутнічаюць свае асабовыя мэты, якія не супадаюць і не зводзяцца да мэтаў арганізацынага верху.

Увогуле кіраўніцкая рэфлексія ахоплівае таксама адносіны кіравання ў падсістэме ліцэй-клуб і выпрацоўку агульнай ідэалогіі.

Нацыянальны гуманітарны ліцэй — тое месца, дзе надаецца важнае значэнне вербална-папяццеваму спосабу асэнсавання рэчаіснасці на навучэнцамі. Таму тэксты-першакрыніцы ляжаць у падмурку ўсёй сістэмы адукацыі. Праца з лінгвістычнымі структурамі, а ў перспектыве і цэласным семітычным радам культуры, пераклад знакаў і сімваліў іншых нацый на свой нацыянальны — прыярытэтная дзеяннасць ліцэістаў. Гэта акалічнасць патрабуе асаблівага падыходу да фармавання бібліятэчнага фонду, фільмаў і відэатэкті, фонду кампютарных праграмаў. Важней крыніцай інфармацыі пры камплектацыі вучэнтай і метадычнай літаратуры з'яўляюцца ўзоры, ужываныя ў аналагічных навучальных установах еўрапейскіх краін.

Акрамя запазычання чужога педагогічнага досведу і сродкаў, значныя намаганні сканцэнтруюцца на стварэнні ўласных падручнікаў, дапаможнікаў, у тым ліку і наглядных, перш за ёсё па профільных дысцыплінах, беларускай і замежных мовах; перспектыўным бачыцца стварэнне ў будучым кампютарных падручнікаў, даведнікаў і наватэнцыклапедый.

Падрыхтоўка і адбор кадраў для навучальнай установы складае значную праблему, бо на цяперашні момант дзяржаваўная сістэма падрыхтоўкі педагогаў не ў стане цалкам забяспечыць ліцэй выкладчыкамі, выхавальнікамі, якія б у поўнай меры адпавядалі мэтам падрыхтоўкі лідэраў нацыянальнага Адраджэння. Для пераадолення шматлікіх стэ-

рэатыпаў савецкай школы ўяўляеца важным папаўненне педагогічнага калектыву за кошт людзей, якія не маюць вопыту працы ў сярэдняй школе.

Натуральнае беларускае асяроддзе — найважнейшы кампанент стварэння спецыфічнай атмасфэры нацыянальнага ліцэя. Гэтай натуральнасці немагчыма дасягнуць чиста адміністрацыйным уплывам. Таму да працы павінна быць далучаная група нацыянальна арыентаваных інтэлектуалаў, якія крышталізуюць у сабе ідэю нацыянальнага адраджэння.

Неабходнасць забеспечэння ліцэя формамі і метадамі навучання, уласцівымі вышэйшай школе, патрабуе камплектаваць значную частку выкладчыкаў з работнікаў ВНУ, прынамсі, на пачатковым этапе яго існавання.

У перспектыве, па меры станаўлення ў навуковай установе ўласных гуманітарных тэхналогіяў і з'яўлення людзей, здольных іх транслюваць, у ліцэі ствараюцца ўмовы для стажыроўкі і перападрыхтоўкі педагогічных работнікаў.

Цалкам натуральна — і гэта сцвярджае досвед, — што педагогічны ансамбль ліцэя шмат у чым вызначаюць педагогі і выхавальнікі-мужчыны. Гэта асабліва прыкметна ў пачатковы перыяд развіцця ліцэя, калі выразна існуе проціпастаўленне наяўнаму навакольнаму асяроддзю. Высокі працэnt мужчын (не меней палавіны) стварае асаблівую прыцягальнасць для навучэнцаў у параўнанні са звычайнімі сярэднімі навучальными ўстановамі.

Першаснай ідэяй пры фармаванні кадравай палітыкі з'яўляеца паяцце педагогічнага ансамбля, у якім, як у аркестры, існуюць функцыянальнае размеркаванне і ўзаемадапаўняльнасць, арганізаваныя структурай музычнага стварэння і задумай дырыжора.

На думку аўтараў праекта, змены ў адукцыі немагчыма ажыццяўіць праз аднамомантавае татальнае пераутварэнне ўсёй сістэмы без зменаў лакальных, без стварэння побач са старымі іншых навучальных і выхаваўчых узорам, перш за ёсё на эксперыментальных пляцоўках, у элітарных адукцыйных установах, якой і з'яўляеца Нацыянальны ліцэй. Адсюль новая педагогічная ідэалогія распаўсюджваеца ў наваколле, ствараючы сістэму нацыянальнай адукцыі. Такім бачыцца аўтарам шлях рэформаў.